

Я. Л. Маліноўскі

Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка», Мінск

# РЭЛГИЙНЫ ФАКТАР СФАРМІРАВАНАСЦІ ПСІХАЛАГЧНАЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСА

Паўстань з народу іашы, Уладар,  
Адбудаваць свой ураны асад,  
Бо твой народ глыб, хто глыб дар  
І хто яго абліз каронных ш.  
На Уладара ж — Беларусь даўн,  
І ждэж і бе уладарства Божкі дар,  
Вялікі, магутнас  $\times$  ..  
Паганеларускі снаг пра Уладзі, Уладар!  
Я Кулаков

Я. Купала

Як мастацкі эквівалент беларускай культуры, вялікі паэт Ян Купал гучна прымаўляў свой верш «Паўстань». Як немачны чалавек перад спробай самагубства ў 1930 годзе ён расказаўся «у сваіх такіх ці іншых памылках» перад старшыней ЦВК БССР А. Г. Чарвяковым з прычынай публікацыі гэтага верша ў 1920 годзе [1, с. 580]. Ва ўмовах фундаменталісцкага атэізму моцнае перажыванне паэтам психалагічнай залежнасці ад цемрашальскай улады робіцца рэлігійным фактарам канфармізму. Памылковае пачуццё ўласнай віны з наступствамі самаабвінавачвання выклікае дэпрэсіўны сіндром суіціцальнымі рэакцыямі. Дэпрэсія, паводле смелага меркавання Марціна Сэлігмана можа у меншай ступені залежыць ад рэчаіснай немагчымасці вырашэння праблем, чым ад accretion learning, выпратоўкі і адукатывальных мадэляў паводзін пад упрыям

**Я. Л. Маліноўскі**  
Устаноўка адукаты «Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка», Мінск

**РЭЛІГІЙНЫ ФАКТАР СФАРМІРАВАНАСЦІ  
ПСІХАЛАГІЧНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСА**

Паўстань з народу гашо, Уладар,  
Адбудаваць свой ураны сад,  
Бо твой народ чысцү, хто гаспадар  
І хто яго абліз каронных шы...  
На Уладара ж Беларусь даўч,  
І ждэх і бе уладарства Божы дар,  
Вялікі, магутнас...  
Пагані сларускі чын праходзі, Уладар!

Я. Купала

Як мастацкі эквівалент беларускай культуры, вялікі паэт Янка Купала гучна прамаўляў свой верш «Паўстань». Як немачны чалавек перад спробай самагубства ў 1930 годзе ён разглядаўся «у сваіх такіх ці іншых памылках» перад старшынёй ЦВК БССР А. Г. Чарвіковым з прычыны публікацыі гэтага верша ў 1920 годзе [1, с. 580]. Ва ўмовах фундаменталісцкага атэізму моцнае перажыванне памяту памылкове пачуццё юласнай віны з наступствамі самаабвінавачвання выклікае дэпрэсіўны сенсуальныя дзяйніцтваў рэакцыямі. Дэпрэсія, паводле смелага меркавання Марціна Сэлігмана можа у менш чай спенічлівасць ад рэчаіснай немагчымасці вырашэння праблем, чым ад accretion learning, выпрабоўкі індывідуальных мадэляў паводзін пад уплывам

РЕПОЗИТОРИЙ

частых канцэнтраваных асацыяцый ды ўпэўненасці ў тым, што нічога нельга зрабіць. Невядома, з нас адчуваў бы сябе на месцы паэта ў тая крывавыя часіны. Таму даследаванні такога вспекту «генералізаваны чаканні» (Дж. Ротэр, 1958), накіраваны на выміярэнне ступені ўспрымання ўнагароў адсутнасці не як выніку ўласных паводзін, але чагосяці абсалютна ад іх незалежнага — рэлігійнага. Але што рэспандэнты з «унутраным локусам кантролю», якія бачаць прычыну цяжкасцей ва ўласных значна больш пакутуюць на дэпрэсіі, чым носьбіты «прывучанай дапаможнасці» (М. Сэлігман, спадзяюца на вонкавую сітуацыю ды іншых людзей, але пры гэтым не дэпрэсуюць [2, с. 44]). Янка Купала, як чулы паэт, адносіца да першай тыпалогіі, уяўляючы сабой прэзідэнт супяреч' мовы і рэлігійна-псіхалагічнай культуры ў адзінай асобе.

Апісаныя абставіны сталіся тыпалогіяй, якая актуалізуе правядзенне псіхалагічнага дзеяння выяўлення судносін паміж гатоўнасцю да лінгвістычнага выбару асобы і ўзроўнем яе псаўдопсіхалагічнай у якую відавочным чынам уваходзіць і культура рэлігійная. З удзелам 274 студэнта, устаноўлены адукацыі «Беларускі педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка» і «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» створаны паралельныя ўмовы для прайяўлення псаўдолінгвістычнай гатоўнасці асобы праз вынік дысцыпліны «Псіхалогія рэлігіі» на беларускай і рускай мовах. Феномен «рэлігійнага выяўлення» па шкале рэлігійнай арыентацыі Олпарты—Роса, таксама з дапамогай шкалаў, якія наміметаюць фрэймінга псаўдопсіхалагічнай культуры [3, с. 137].

Агляд навуковай літаратуры прывёў да вынівовы псаўдопсіхалагічнай культуры як інтэрнальнай наўгароднай установы метадалагічнай вартасці з ментальнай аб'ектызацыяй ісціні. У канцептуальны самарэалізм асобы ва ўмовах рэлігійна-навуковага дыскурсу і міжасабовых зносін. У вынівець псаўдопсіхалагічнай культуры студэнтаў аналізуецца ў сувязі з рэлігійным асэнсаваннем гэтай групы. І. М. Абозавым, Л. М. Ботук, В. Братусем, Ф. Я. Васілюком, Р. М. Граноўскай, У. В. Казловым, Я. Дзімітровічам, А. Я. Каламінскім, Я. А. Клімавым, В. Калмагоравай, М. Коулам, Л. Г. Лысюком, М. А. Мажэйка, А. І. Міхневіч, В. В. Майсюком, Б. В. Нічыпаравым, Т. А. Огневай, С. І. Самыгінным, В. В. Сямікінным, В. І. Слабодзікай, В. С. Харужым, Г. В. Сініла, Д. М. Угрывонічам, Т. В. Шубніцкай, У. А. Янчукай ды інш.

Дысцыплінарае выкладанне курсу «Псіхалогія рэлігіі», якія складаліся, неўзабаве было атакавана студэнтамі, якія ўказвалі на неадпаведнасць беларускай мовы наручальнай сістэмы, яе незапатрабаванасць у грамадстве, што ў касцёле. Да ацэнкі гэтых студэнтаў далучалася аўтары да пальвы рэспандэнтаў, адказы якіх дэманстравалі негатыўную рэакцыю на пытанне «Ці маеце Вы ў сваіх баскетбольных дасканалах авалодаць беларускай мовай?». Адказаваючы на іншае пытанне — «Ці адчуваеце ў сабе грамадзянскі абавязак носьбіта мовы?» — толькі некаторыя апытаныя выявілі сваё нацыянальнае пачуцце. «Баскетбольная большасць студэнтаў, амаль незалежна ад веравызнання, не выявіла ў сабе гээнага намеру. І то датычыцца пытання навуковай перспектывы — якія звязваецца з магчымасцю яе публікацыі на беларускай мове?». Толькі адзін юнак, католік па веравызнанні, адказаў становічча. На тле этналінгвістычнай індыферэнцыі як выніку надзеі бачыліся толькі асбоннікі, якія пачувалі пытанні студэнтаў каталіцкага, аднаго праваслаўнага і аднаго пратэстанцкага веравызнання, якія відказаліся становічча да перспектывы авалодання беларускай мовай праз вызнанне грамадзянскага абавязку носьбіта мовы. Што да навуковай дзеянасці, дык сваё раашэнне займающы на беларускай мове гэтыя студэнты пракаменіравалі наступным чынам: «Хтосьці мусіць быць першым?»; «Треба падтрымліваць культугу краіны, з якой жывеш»; «Хоць нейкая будзе карысць ад тae навукі». Менавіта тыя студэнты, якія адкрыты са сваімі пачуццямі адносіны да мовы, адпаведна свайму лінгвістычнаму намеру прадэманстравалі ў вынівець псаўдопсіхалагічнай культуры вышэй за сярэднюю, па дадзеных методыкі А. І. Маткова. Гэтыя ж студэнты выявілі сваімі пачуццямі адносіны да перспектывы ўжывання беларускай мовы ў сям'і.

Выяўленая сабака заснавае даследавання для крытычнага меркавання адносна сацыяльнай ролі рэлігійных канфесій, як у прадстаўнікі ў вонкавай, афіцыйнай арыентацыі — extrinsic, так і ўнутранай — intrinsic, паводле Г. Олпарты. У выніку даследавання сведчаць аб тым, што для студэнтаў з ўнутранай рэлігійнай арыентацыяй вера вістуپае суб'ектыўна як выток свабоды і радасці, не звязанай з выбарам нацыянальной мовы. Вера аб'ектыўна ўпльыве на іх жыццё праз успрыманне самога зместу слова Божага, якое кіруе псаўдопсіхалагічнымі стылем. Паводзіні, што не падпрададзяюцца сацыяльным, у тым ліку адукацыйна лінгвістычнымі абставінамі, з'яўляюцца глядзячы на тое, што дадзены тып рэлігійнасці садзейнічае вызваленню асобы ад непакою, трывожнасці пачуцця віны, ён застаецца індывіферэнтным як да сацыяльна-палітычных зменаў, такі да развіцця вербалічнай інтэллектуалізму ці міжасабовых зносін. Такое становішча адпавядае меркаванню Макса Шэлера, які пішча на пачатку XX стагоддзя лічыў, што рэлігія не валодзе псаўдопсіхалагічнымі феноменамі.

Вынікі даследавання сведчаць пра тое, што вонкавая рэлігійнасць, якая супрадавае сябе неўратычным стылем да канфесійных падзелаў, з'яўляецца нехарактэрнай для студэнцкага асяродку названих учіверсітэтаў. Апытанне канстатуе наяўнасць адмоўнай карэліцы паміж канфесійнай арыентацыяй беларускіх моладзі і іх стаўленнем да дагматычных установ і патэрнамі дамінуючага веравызнання. Што ж да паганскаў забабонаў, накшталт гараскопу або «канца сусвету», дык падобныя з'явы даволі часта кранаюць увагу студэнтаў, выяўляючы іх зацікаўленасць парапсіхалагічнымі ды эзатэрычнымі з'явамі. З аднаго боку, гэта лішні раз пацвярджае славутую талеранцыю беларусаў, з другога — дэманструе іх скільнасць да успрымання речай, адзначаных прайяўмі магіі ды акультызму.

Ня глядзячы на харэктэрныя прайяўмы вонкавай і ўнутранай рэлігійнасці, значная частка студэнтаў — больш за 20% — выявіла аўтаномную, пазбаўленую канфесійнага дагматызму рэлігійную арыентацыю, якую

Бетсан і Л. Венціс назвалі ў свой час *quest orientation*, або «арыентатыяй пошуку» [4, с. 292]. Менавіта арыентатыя ў значнай ступені спрынё, паводле гэтых аўтараў, «творчай эвалюцыі чалавечага электу». Па дадзеных методыкі А. І. Маткова, арыентатыя пошуку адкрывае асабістую гатоўнасць да трансінія экзістэнцыйальных пытанняў, але суправаджаеща скептыцызмам адносна этналінгвістычнага мірания асобы.

На гледзячы на дастаткова агульную тэндэнцыю індыферэнтнага стаўлення студэнтаў да сацыяльна-гістарычных праектаў, амаль палова з іх выявіла схільнасць перспектыву на гэтым языке навукі. Гэта, на наш погляд, з'яўляеца яскравым сведчаннем глобальнай гіпотэзы Н. Хомскага, які лічыць, што развіццё мовы амаль цалкам дэтэрмінавана яе біялагічнай прыродай, бо лёгкасць, з якой яна засвойваецца на граматычным узроўні, занадта незвычайная, каб яе можна было растлумачыць толькі сацыяльнай прынцыпамі навучання. Больш таго, паводле аўтараў, звестнасць касцяці дзіцячых памылак вынікае з пашырэння агульнаграматычных правілаў. Згодна яго пазіцыі, вучэбнік мове — тое ж самае, што «не замінаць кветцы расці» [2, с. 277]. Калі ж соцыум вырашае якая мова ямы, а якая менш даспадобы, тады «прыроджаная універсальная граматыка» саступае месца «аналогіі». Што ўплыву мовы на псіхалагічную культуру, а праз яе на мысленне, дык існуючая гіпотэза лінгвістычнай адноснасці Лі Ўорфа вызначае нацыянальныя мовы ў якасці «дыхтатараў» розных канфідэнцый рэчаінсці [2, с. 281]. Ідэя Уорфа рэдка падтрымліваецца людзмі, якія размаўляюць на адной мове — для іх — вэльможны філософскі перадачы думак. Але той, хто размаўляе на дзвюх ці больш мовах, згодзен з тым, што не ёсці гэта глыбокая тэрмінацыя, не сацыяльна-палітычная сітуацыя, але «сама мова вызначае асаблівасці мыслення чалавека».

Здольнасць нацыянальнай мовы ўплывае на мысленне робіць фарміраванне культуры, тым самым дадзенага рэсурсу важнай задачай псіхалогіі адукацыі. Відавочна, што гэты рэсурс пачынаецца з мовы. Даследава, не Д. Прымака вынікнула ініцыятывы той факт, што нават малыя, навучаныя мове, лягчэй устрывімі, чым іншыя, адпаведнасць напалову зноўненага цыліндра і паловы яблыка ў парыўнанні з ненавучанымі, якія не могуць цягніць гэтай аналогіі (Д. Рутак, 1983). Культура не толькі з'яўляеца глобальнай аналогіяй, якую, але і яго альтэрнатывай. Наколькі вывучэнне дысцыпліны «Псіхалогія рэлігіі» рэальна адбываецца на ўзроўніх альтэрнатыўнага двухмоўя, студэнты мелі магчымасць, незалежна ад вонкавых уяўлянняў, адсачыць тэндэнцыю яўрэйскага імені Хава (бібл. Ева) у беларускім тэрміне «вы/хава/нне», высьвітлівіць чест і хава, бо імені, якія вылучзяня, выманияюць, хто ці што было за/хава/на. Вядома, такая экзістэнцыя супадае з псіхалінгвістычным адхіленнем аднусу ад агульнаустанованага значэння. Але ўсялякай дэформаціі, падобнай «дэканструкцыі сэнсаў» Ж. Дэрыда, не толькі гіпатэтычны аўтакритичны фальсіфікацыі Гаму рэлігіі, ці сацыяльны, ці адукацыйны, ці праклагічны стандарт рэчаінсці, які не знаходзіць адпаведнасці да «празуспыўніці анта-тэлеа-тэа-фала-фона-лога-цэнтрызму» (Ж. Дэрыда, 1991), застаецца вонкава цвёрдым, але пустым унутры. У адказы на вырашальныя моманты жыцця мы асабліва востра адчуваем трошкічне, але перад храмавым алтаром, але перад уладай новай мовы. «Кожная мова, — гаварыў В. Гумбалт, — — апісъваетъ народъ, якому яна належыць, уладнае кола, пашырение межъ якога можно выйти толькі ў выпадку падула чага прынципиа іншага кола» [5, с. 24]. У дадзенай сацыяльна-псіхалагічнай сітуацыі беларуская мова робіць а менавіта новай мовай як адзнакай хрысціянскай веры, засведчанай у Евангеллі паводле Марка: «Веру чым дадзены будуть адзнакі: імем Майм будуть выганяць дэманаў, будуть гаварыць новымі мовамі» [Мк. 16:17]. Перамянянецца мова — перамянянецца менталітэт, пад уладай якога знікае перыстыванне як прэрагатыва псіхалогіі. У такім выпадку вынаходліваецца набыцца мовы ў свяtle Евангелля ёсць на пашырение асабістага выбару Логаса. Выход па-за межы дагматычных або ідеалагічных рэсурсаў афінай рэлігіі адбываецца ва ўмовах яе крызісу, як, дарэчы, і крызісу наматэтычнай псіхалогіі з яе спадзеванасцю да аўтарытэтатаў, якія ў дадзеным выпадку негатыўна ставяцца да панавачаснага дыскурсу. Тылькі вынаходлівіць гэтых супяречнасцяў панавачасная навуковая парадыгма прапануе пераключыць увагу з суб'екта аўтарытэтатаў на самі веды, а таксама з унутранай істоты індывідуальнай душы да культуралагічнага бытавання чалавека з іншымі (тэлеранцыя). Пры дадзеных абставінках страчваюць сваю вагу такія паняцці, як біблія, іслам, вобраз «Я», і актуалізуецца архітэкtonіка сучасных моўна-культурных ландшафтаў [7, с. 385] — рэсурс «ландшафт» сакральных моваў на індывідуальным узроўні адгukаецца ў сэрцы носьбіта мовы. Гэта іарко-уніславянская, польская ды беларуская мовы. Першая мае старажытнае і традыцыйное вынаходлівівідение да рэтуальнаага служжэння з прыхільніцтвом да аўтарытэтатаў. Польская, касцельная мова мае дынамічнае вынаходлівівідение да культуры Беларусі, вытокам якой сталася «Litwo, ojczyzno moja» (А. Міцкевіч). Відавочна, што найбольш ужываная руская мова, здаецца, ніколі не была сакральнай. Адсюль таямніца тнакультурулага выбару Логаса ўяўляе сабой перспектыву адраджэння беларускай мовы. Прычым, калі старажытны краіны мае статус працэсу, дык дар нацыянальнай мовы выніковы. Пры такім даскладанні беларуская сакральная сітуацыя адкрывае моўны код наусцярач Логасу ў няспынным спажыўванні ад Духа супольнасці «веры, надзеі, любові» [6, 1 Кар. 13:13]. Гэты код асвячае і пасылае адукаваную асобу на псіхалагічную пропаведзь» (Я. Л. Каламінскі, 2000), магчымую ў «куснах», што прамаўляюць ад набытку сілу [6, Лк. 6:45]. Практична нікто не навучае ў Беларусі па-славянску, зусім мала па-польску, у асноўным па-руску. Але лінгвістычна уніфікаваная адукацыя ў пэўнай ступені пазбаўлена таямніцы культурнай спадчыны. Бо менавіта дарам мовы вызначаеца лёс «паўстання з народу нашага Ўладара». Гэты лёс адбываецца паўстаннем уладара Логаса ад стану немаўля, гэта значыць маўклівасці, да нацыянальнай годнасці ды рослага носьбіта мовы.

Спіс цытаваных крыніц

1. Купала, Я. Выбранныя творы / Я. Купала. — Мн. : Беларус. кнігазбор, 2002. — 640 с.
2. Майерс, Д. Псіхологія / Д. Майерс. — Мн. : Лексыя, 1997. — 680 с.
3. Малінаўскі, Я. Л. Тэапсіхалогія/ Я. Л. Малінаўскі. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2012 — 423 с.
4. Угринович, Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович. — М. : Політиздат, 1986. — 352 с.
5. Коломінскій, Я. Л. Социальная психология школьного класса : науч.-метод. пособие для педагогов и психологов / Я. Л. Коломінскій. — Минск : Айнформ, 2003. — 312 с.
6. Біблія. Кнігі Святога Пісання Старога і Новага Запаветаў. — Мінск : Біблейскае таварыства ў Рэспубліцы Беларусь, 2008.
7. Янук, В. А. Социокультурная индeterminистская диалогическая перспектива изучения культурного фрейминга // А. В. Янук (ред.), В. А. Янук (ред.). Социокультурная индeterminистская диалогическая перспектива изучения культурного фрейминга : временное состояние и перспективы развития психологий общения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 8-10 окт. 2010 г. / В. А. Янук (ред.), В. А. Янук (ред.). — Гродно : ГрГУ, 2010. — С. 381—385.

Материал поступил в редакцию 22.05.2013 г.

РЕПОЗИТОРИЙ БІБЛІОТЕКИ